

пераклады

пераклады

Патрык Зюскінд



...цяпер ён можа гуляць, як яму хочацца,
яны пойдуць за ім, за кожным яго ходам
хоць на край съвету...

Двубой

Навэла

Аднаго разу ў жніўні, адвячоркам, калі ўжо большасць людзей пакінула Люксембургскі сад, у павільёне яго паўночнай часткі за шахматнай дошкай яшчэ сядзелі двое, за партыяй якіх з такой напружанай увагай сачылі дзесяткі два гледачоў, што, хоць ужо і блізілася гадзіна апертыву, ніхто і ня думаў сыходзіць з поля бою, пакуль ня будзе вырашаны лёс супроцьстаянья.

Цікавасць гурту гледачоў прыкаваў да сябе чарнавы бледнатвары малады чалавек з пагардлівымі цёмнымі вачымі. Ён не гаварыў ні слова, яго твар быў няўзрушны, толькі час ад часу пальцы пакручвалі незапаленую цыгарэту, і наогул малады чалавек быў увасабленнем поўнай да ўсяго абыякавасці. Ніхто ня ведаў яго, ніхто ніколі дагэтуль ня бачыў, як ён гуляе. Аднак жа з першай хвіліны, як толькі ён сеў за дошку, бледны і негаваркі фанабэра, ды пачаў расстаўляць фігуры, ад яго павеяла такой энергій, што ўсіх, хто

*Пераклад
з нямецкай
Васіля СЁМУХІ.*

бачыў яго, апанавала фатальная ўпэўненасьць, што перад імі сама мала выключная асона каласальнага і рэдкаснага таленту. Магчыма ўсё было тут толькі ў абаяльным і разам з тым недаступным выглядзе маладога чалавека, у яго элегантнай вонратцы, у яго чыста фізічнай вабнасьці, можа нават, у спакойнай упэўненасьці ягоных жэстau, а, можа, давалася адчуваць сябе аўра незвычайнай адмысловасьці вакол яго, — у кожным разе публіка яшчэ да таго, як была зрушаная з месца першая пешка, ужо ведала, што гэты маладзён быў шахматыст высокага класу, які ўчыніць цуд, патаемна жаданы кожным з прысутных, і прайвіца гэта ў разгроме мясцовага шахматнага куміра.

А кумір той, даволі нягеглы дзядок гадоў пад семдзесят, ва ўсіх адносінах быў поўнай процілегласцю свайму маладому апаненту. Апрануты ў старую, зацухмоленую адзежыну французскага пенсіянера — сіня штаны і ваўняная камізэлька. У яго былі рэдзенькія валасы, нос колеру чырвонага віна і фіялетавыя пражылінкі на твары. Склератычныя плямкі пакрывалі дрыготкія рукі. І ніякай такой аўры, а яшчэ ў дадатак і непаголены. Ён нярвова дыміў сваім недапалкам, неспакойна патузваўся і юрзаў на складным крэсельцы і бесперастанку заклапочана пакручваў галавой. Публіка выдатна ведала і яго. Усе тут ужо гулялі з ім, і ўсе яму прайгравалі, бо, хай яму было даволі далёка да геніяльнасці, але ж ён меў душавымотлівую для супернікаў, разъярэдлівую і проста ненавісную ім здольнасць не рабіць памылак. Гуляючы супроць яго, нельга было спадзявацца, што ў сваіх разыліках ён дапусціць хоць якую дробную недакладнасць. Каб выйграць у яго, трэба было сама мала гуляць лепш за яго. А гэта, як ужо ўсе меркавалі, адбудзеца менавіта сέньня. Прыйшоў-ткі час новаму майстру паквітацца са старым карыфеем — ай, ды чаго ужо там! — разграміць яго, разматлашыць на кавалкі, ход за ходам, скрышыць яго на пыл і даць яму нарэшце скаштаваць горычы паразы. Гэта была б выдатная помста за іхнія ганьбы! «Асьцярожна, Жан! — выкрывалі яны яшчэ падчас першых дэбютных хадоў, — гэтым разам табе прыпячэ! Супроць такога хлопца не папрэш! Ватэрлоа, Жан! Глядзі ж бо, сέньня табе будзе Ватэрлоа!»

«En bien, en bien...» — адказваў стары, пахітваючы галавою, дрыготкай рукою пасоўваючы наперад белую пешку.

Як толькі даходзіла чарга да чорных, якімі гуляй незнёмы, навокал аціхала. Ніхто не адважваўся сказаць яму ні слова. Усе сачылі за ім з баязлівай увагай, як ён маўкліва сядзеў за дошкай, не адводзячы пагардлівых вачэй ад фігураў, як ён качаў у пальцах незапаленую цыгарэту і рабіў хуткія, упэўненыя хады, калі хадзіць было яму.

Першыя хады партыі прабеглі звычайнім парадкам. Пасьля двойчы дайшло да разьмену пешак, прычым другая закончылася тым, што чорныя на адной лініі атрымалі здвоеную пешку, што ў прынцыпе лічыцца пазіцыйнай слабасцю. Аднак незнёмы, відавочна, цалкам съядома пайшоў на такі разьмен, каб выслабаніць дарогу свайму ферзю. Гэтай мэце паслужыла, верагодна, таксама і наступная ахвяра пешкі, так бы мовіць, своеасаблівы запозынены гамбіт, які белыя прынялі даволі нерашучча, амаль апасліва. Гледачы перакідаліся шматзначнымі перамігамі, задумліва ківалі, нецярпіва паглядвалі на незнёмага.

А той на момант перастае пакручваць сваю цыгарэту, падымае руку, пахітвецца наперад — і сапраўды: ходзіць ферзем! Рухае яго далёка напе-

рад, глыбока ў варожыя шыхты, скажам, расколвае гэтым выпадам поле бою напалам. Ухвальнае шморганье насоў прабягае па гледачах. Вось гэта ход! Вось гэта ўзылёт! Та-ак, што ён пойдзе ферзем, — гэта прадбачылі, але каб аж так далёка! Ніхто з гледачоў — а гэта ж былі спрэс людзі, якія петрылі ў шахматах, — не рызыкнуў бы на такі ход. Але якраз бо майстар на тое ён і майстар! Сапраўдны майстар гуляе арыгінальна, з рызыкай, рашуча, карацей — проста інакш, чым сярэдні шахматыст. І таму сярэдняму не мусова разумець кожны асобны ход майстра, бо... яно і праўда ж было ня дужа зразумела, што патрэбна ферзю ў тым месцы, дзе ён цяпер стаяў. Ён ня нёс ніякай жыцьцёвай істотнай пагрозы, а калі і пагражал, дык толькі фігурам, якія былі абароненія. Аднак мэта і глыбокі сэнс гэтага ходу, вядома ж, неўзабаве выявіцца, у майстра напэўна ж быў свой план, гэта чыталася з яго нерухомага твару, бачылася ў яго ўпэўненай, спакойнай руцэ. Пасыля гэтага нетрадыцыйнага ферзвага дэмаршу ўжо і самому апошняму гледачу зрабілася ясным ясна, што за дошкай сядзіць шахматны геній, іншага такога, можа, больш ніколі і не пабачыш. На долю Жана, старога матадора, выпадала толькі зъедлівая спагада. Ну, бо і што ён мог супроцьпаставіць гэтаму валатоўску замаху? Яго ведалі! Хутчэй за ўсё ён пасправе выкаўзнуцца з афёры ў сваім стылі «памаленьку-павалютку», у асьцярожным, стрыманым стылі сваёй гульні «ціха ездеш, далей будзеш». ...І пасыля працяглых ваганьняў і прыкідак Жан, замест каб на размашистыя грозды выпад ферзем даць адпаведны размашистыя грозды адказ, б'е хліпкую пешачку на h4, якая пасыля ходу чорнага ферзя як бы проста сама на патібелі напрасілася.

А маладому чалавеку страта тae пешкі як бы і не абыходзіць. Ён не задумваецца ні на хвілінку — яго ферзь падаецца направа, клінам у сэрца варожага баявога парадку, спыняецца на полі, з якога ён пагражает адна-часова дэлью фігурам — каню і туры — і апроч таго займае небясьпечную для каралеўскай лініі пазіцыю. У вачах у гледачоў гарыць захапленыне. «Во — зух, во — урвікавалак, гэты чарнявенкі! Які кураж! Прафесіянал,— прабягае пошантам па радах, — гросмайстар, шахматны Сарасатэ!» І ўсе з нецярплівасцю чакаюць Жанавага ходу, у адказ, з нецярплівасцю найперш таму, каб убачыць наступны ўкол чарнявага.

А Жан марудзіць. Думае, пакутуе, юрзае на крэсле, тузae галавой. Адна мітрэнга глядзець на яго — ну, хадзі ж бо, нарэшце, Жан, хадзі і не заважай няўхільнаму бегу падзеяў!

І Жан ходзіць. Нарэшце. Нясьмелай рукою ён ставіць каня на поле, дзе той ня толькі ўнікае ўдару ферзя, але яшчэ і сам нападае на яго і абараняе туру. Так во! Неблагі ход. Бо такі што ж яшчэ яму заставалася рабіць у няпростай сітуацыі апрача такога ходу? Усе мы, хто тут стаіць, мы згулялі б гэтаксама. Але гэта яго зусім не ўратуе! Чуюцца глухія галасы, чарнявыя ўлічыў ўсё!

Бо вось ужо яго рука, як каршун, узялятае над полем, хапае ферзя і нясе... не! — не назад, баязьліва, як зрабіў бы кожны з нас, а перастаўляе яго на адно-адзінае поле правей! Неверагодна! Усе слупянеюць ад захапленыня. І праўда ж, ніхто не разумее, навошта патрэбен гэты ход, бо цяпер ферзь стаіць на краі дошкі, нікому нічым не пагражает і нікога не абараняе, стаіць там абсолютна слуп-слупам, але затое як прыгожа, да абсурду прыгожа, так прыгожа ферзь

яшчэ ніколі не стаяў – самотна і ганарліва сярод варожага воінства... Жан таксама не разумее, якое мэты сягае гэтым ходам ягоны злавесны апанент, у якую пастку ён мерыцца завабіць яго. І толькі пасъля доўгага роздуму і з нячыстым сумленнем ён важыцца зноў пабіць непрыкрыту пешку. Цяпер у яго, падлічаюць гледачы, на тры пешкі больш, чым у чарнявага. І што з таго?! Што яму дае тая колькасная перавага ў двубоі з шахматыстам, які мысліць яўна стратэгічна, якому важныя не фігуры, а пазіцыі, разывіцьцё, нечаканая, маланкавая атака? Сыцеражыся, Жан! Будзеш ганяцца за пешкамі, калі наступным ходам паставяць твайму каралю мат!

Ход чорных. Незнёмы спакойна сядзіць на сваім месцы і канае ў пальцах цыгарэту.

Цяпер ён думае трошкі даўжэй звычайнага, можа адну, можа дзьве хвіліны. Стaiць поўная цішыня. Ніхто з прысутных не асьмельваецца нават на шэпт, амаль ніхто больш не глядзіць на дошку, усе напружана сочыць за маладзёнам, за яго рукамі і за яго бледным тварам – а ці не прамільгне які ценъ пераможнай усьмешкі ў куточках вуснаў? Ці не відаць там, як ледзь прыкметна расшыраюцца крылы яго носа, што папярэднічала б вялікім рашэнніям? Які будзе наступны ход? Да якога зынішчальнага ўдару рыхтуеца майстар?

І вось цыгарэта застывае ў пальцах, незнёмы падаецца наперад, тузін пар вачай сочыць за ягонай рукой – які ж ход ён зробіць, які ход ён зробіць?.. – і бярэ пешку з c7 – хто б мог падумаць! – пешку з c7 і ставіць яе на c6!

Хвіліна абсалютнай цішыні. Нават стары Жан на імгненьне перастае дрыжаць і юрзаць на крэсле. Каб яшчэ трошкі, і сярод публікі выбухнуў бы лямант захаплення! Усе выдыхаюць затрыманае ў лёгкіх паветра, штурхаюць адзін аднаго локцем пад бок – не, вы бачылі такое? Які хітрун! Во дае! Пакідае свайго ферзя і спакойна ходзіць пешкай на c6! Гэта, вядома, вызваляе поле g7 яго афіцэру, гэта ясна, і праз ход ён аб'яўвіць шах, а потым... А потым?.. А што ж там потым?... Ну... — потым за самы кароткі час з Жанам будзе пакончана, гэта як божы дзень ясна. Паглядзіце толькі, як ён натужліва думае!

І праўда ж – Жан думае. Думае цэлую вечнасць. Можна разумам дацца з дзедавага думаньня! Часам яго рука ўжо як бы памыкаецца наперад і тут жа — назад. Ну, давай, давай! Хадзі ж нарэшце, Жан! Мы хочам пабачыць гульню майстра!

І нарэшце, праз бясконцыя пяць хвілінаў, — гледачы ўжо зашаркалі нагамі – Жан адважваецца на ход. Ён нападае на ферзя. Пешкаю на саму каралеву чорных! Хоча гэтым застрашлівым ходам усячы ад свайго лёсу. Ага, напалохаў — якая дзіцячая наіўнасць! Варта чорным адступіць ферзем на дзьве клеткі назад, і ўсё будзе па-ранейшаму! Садухі табе, Жане! Больш ты нічога не прыдумаеш, садухі табе...

Бо чорныя зараз возьмуць... — няўжо ты ня бачыш, Жан, яму там німа чаго лішне думаць, зараз пачнеца калатэча! – Чорныя возьмуць... І тут на нейкі момант ува ўсіх застывае сэрца, бо чорныя, насуперак здароваму глузду і клёку, *не бяруцца* за ферзя, каб вывесыці яго з-пад съмяхотнай атакі белай пешкі, а праводзяць свой намечаны план – ставяць слана на g7.

Усе глядзяць на яго, нічога не разумеючы. Усе яны, як у поўной замілаванасці, адступаюць на паўкроку назад і глядзяць на яго разгублены: ён ахвяруе сваю каралеву і ідзе сланом на g7! І робіць гэта абсалютна съя-

дома, з няўзрушным тварам, спакойна, з выглядам поўнай перавагі седзячы на сваім крэсле – бледны, пагардлівы і прыгожы. Тут іх вочы вільготнеюць, а сэрца ахінаеца цеплынёй. Ён гуляе так, як бы хацелася гуляць ім, на што, аднак, яны ніколі не адважацца. Яны не разумеюць, чаму ён гуляе так, як гуляе, а ім гэта нават усё роўна, больш за тое, яны, магчыма, здагадваюцца, што гуляе ён з самазабойчай рызыкай. Але яны тым ня меней хацелі б умесьць гуляць так, як гуляе ён: цудоўна, пераможна, па-напалеонаўскую. Не так, як Жан, баязлівая, нерашучая гульня якога ім зразумелая, бо і самі яны гуляюць не інакш за яго, толькі крышачку горш. У Жана гульня разумная і разважлівая. Яна ўпарадкованая, правільнная і да здычаты занудлівая. А чарнявы кожным сваім ходам творыць цуды. Ён ахвяруе сваёй каралевай, каб перавесыці слана на g7 – дзе і калі, скажыце мне, вы яшчэ такое бачылі? Яны, да глыбіні душы ўзрушаныя, стаяць перад абліччам такога дзеяства. Цяпер ён можа гуляць, як яму хочацца, яны пойдуць за ім, за кожным яго ходам хоць на край съвету, да самага канца, будзь той канец шчасльвы ці горкі. Цяпер ён іх герой, цяпер яны любяць яго.

І нават сам Жан, праціунік, цвярозы гулец, вагаецца быццам з нясьмеласыці перад бліскучым героем, калі дрыготкай рукою пасоўвае пешку, каб узяць ферзя, і ціха перапрошаючыся, амаль просічы, каб яго не змушалі на такі крок, гаворыць: «Калі вы мне яго аддаяце, мсье,... я ж павінен... я мушу...» — і кідае ўмольны позірк на свайго праціуніка. А той сядзіць з каменным тварам і не шманае. І стары, прыгнечаны, разьбіты, б’е.

Праз імгненьне чорны слон аб’яўляе шах. Шах беламу каралю! Замілаванасыць гледачоў пераходзіць у захапленыне. Страна ферзя ўжо забытая. Усе як адзін за маладога прэтэндэнта і яго слана. Шах каралю! Так бы і яны згулялі! Менавіта так, і не інакш! Шах! Праўда, цвярозы аналіз пазіцыі падказаў бы ім, што ў белых на абарону мноства магчымых хадоў, але гэта ўжо больш нікога не цікавіць. Яны ня хочуць аналізаваць цвяроза, цяпер яны хочуць толькі бліскучай дзеі, геніяльной атакі і магутных удараў, якія дарэштуюць праціуніка. Гульня, гэтая гульня, мае для іх цяпер толькі адзін сэнс і інтэрас: убачыць, як выйграе малады хлопец і як будзе скінуты з п’едэстала стары шахматны кумір.

Жан марудліва думае. Ён ведае, што на яго ніхто не паставіць і су. Але ня ведае – чаму. Ён не разумее, чаму іншыя – а яны ж спрактыкаваныя шахматысты – ня бачаць моцы і стабільнасыці ягонай пазіцыі. На яго баку перавага на аднаго ферзя і трыв пешкі. Як яны могуць думаць, што ён прайграе? Ён ня можа прайграць! – Альбо ж усё такі?.. Можа, ён памыляецца? Можа, яго пільнасыць аслабла? Можа, іншыя бачаць, чаго ня бачыць ён? І ён пачынае сумнявацца. Можа, ужо падрыхтаваная пастка, у якую ён павінен ускочыць наступным ходам? Дзе ж яна, гэтая пастка? Трэба абысьці яе. Трэба мусова выкруціцца. Але ў любым разе няма рацыі аддаваць партыю на дурніцу.

І яшчэ больш абачліва, яшчэ больш нерашуча, яшчэ больш нясьмела чапляючыся за ўсё вядомыя яму правілы, Жан узважвае і разылічвае і разшав пасылья паставіць каня паміж каралём і сланом такім чынам, што цяпер ужо чорны слон аказваецца пад ударам белага ферзя.

Адказ чорных ідзе без затрымкі. Ён не перапыняе замаруджанай атакі,

а падцягвае падмацаваньне: чорны конь прыкryвае загароджанага слана. Публіка трымфуе. І цяпер удар ідзе за ўдарам: белыя выводзяць на дапамогу аднаго з сваіх сланоў, чорныя кідаюць наперад туру, белыя выводзяць другога каня, чорныя – другую туру. Абодва бакі канцэнтруюць свае сілы вакол поля, на якім стаіць чорны слон. Поль, на якім гэты слон так і так нічога не зрабіў бы, сталася цэнтрам бітвы – чаму, невядома. Чорныя так хочуць. І кожны ход, якім чорныя яшчэ больш нагнітаюць абстаноўку, падводзячы новую фігуру, цяпер выклікае зусім адкрытае і гучнае адабрэньне публікі, і кожны ход, якім белыя сілай акалічнасцяй вымушаны абараняцца, суправаджаецца непрыхаваным пратэстам. І потым чорныя, зноў жа такі наступерак правілам шахматнага мастацтва, пачынаюць забойчу чаргу разъменаў. Гульцу, які саступае ў колькасных суадносінах сілаў, — вучыць шахматная тэорыя – такая безумоўная масакра наўрад ці можа прынесці якую-небудзь прыкметную перавагу. Аднак чорныя ўсё адно яе пачынаюць, і публіка ўскрыкае ад радасці. Такой бойні тут яшчэ не бачылі. Чорныя бязълітасна косяць усё, што ў зоне дасягальнасці іх фігураў, не зважаючы на ніякія свае страты. Цэлымі радамі гінуць пешкі, падаюць пад бурныя авацыі гледачоў коні, туры і сланы...

Ходаў праз сем-восем з абодвух бакоў дошка – як пустэльня. Вынік бітвы для чорных – жахлівы: у іх засталося ўсяго трох фігураў, менавіта – кароль, тур і адна пешка. А белыя разам з каралём і турою ўбераглі ад вялікага пабоішча свайго ферзя і чатыры пешкі. У любога кемлівага чалавека, які назіраў за гульней, цяпер не магло быць анікай паняверкі што да таго, хто выйграе гэтую партыю. І сапраўды... Ніякіх *паняверак і сумневаў*. Бо па-ранейшаму (а гэта відаць па тварах, якія палаюць ад баявітага задору і разъвярэды) гледачы нават перад ablіччам непазыбежнай бяды перакананыя ў tym, што іх абрэнец пераможа! Яны па-ранейшаму паставілі б на яго якую-хочаш суму і далі б адпор любому намёку на магчымасць ягонага пройгрышу.

На маладога чалавека катастрофічная сітуацыя, здаецца, не зрабіла анікага ўражаньня. Ягоны ход. Ён спакойна бярэ сваю туру і совае яе на адно поле направа. І зноў настаем цішыня. І на вочы дарослых людзей сапраўды цяпер нагортваюцца сылёзы ад зачараванасці геніем гэтага гульца. Яно ж бо — як у фінале бітвы пад Ватэрлоа, калі імператар пасылае сваю лейб-гвардыю ў даўно прайграны бой: са сваёй апошняй фігурай чорныя зноў рвуцца ў наступ!

А ўсё ў tym, што белыя атабарылі свайго караля на першай лініі на полі g1, і на другой лініі перад ім стаяць трох пешкі так, што белы кароль можа апынуцца ў цалкам заціснутым і такім чынам у самым пагібелльным для сябе становішчы, калі б чорныя, як яны гэта яўна намыслілі, правялі сваю туру на першую лінію.

А трэба сказаць, такая магчымасць паставіць праціўніку мат, — самая вядомая і самая банальная, каб не сказаць – самая дзіцячая з усіх магчымасцяў у шахматах, бо посыпех яе грунтуецца адзіна на tym, што праціўнік не заўважыць відавочнай небясьпекі і ня прыме контрмераў, самая эфектыўная з якіх палягае на ўскрыцці пешачнага раду, каб tym самым даць каралю магчымасць увільнуць праз адчыненую пралазіну. Паставіць вопытнаму шахматысту альбо нават пачаткоўцу, які мае сякую-такую пад-

рыхтоўку, мат такім простым фокусам – жаданьне больш чым легкадумнае. І ўсё-такі зачараваныя гледачы захапляюцца ходам свайго героя, нібыта бачаць сёньня гэты ход першы раз. Яны хітаюць галовамі ад бязъежнага зьдзіўлення. Праўда, яны ведаюць, што белыя павінны цяпер зрабіць капітальну памылку, каб чорныя здабылі перамогу. Але яны вераць у гэта. Яны і праўда вераць у тое, што Жан, тутэйшы шахматны кароль, які кожнага з іх перамагаў, які ніколі не дазваляе сабе ніякай слабіны, што Жан возьме і зробіць гэтую памылку шахматыста-прачаткоўца. И больш за тое: яны на гэта спадзяюцца. Яны палка гэтага прагнуть. Яны ў душы моляцца, горача моляцца, каб Жан зрабіў гэтую памылку...

І Жан думае. Заклапочана пакручвае галавой, ва ўласцівай яму манеры ўзважвае кожную магчымасць, яшчэ раз марудзіць з адказам – і пасыля яго дрыготлівая, усыпаная склератычнымі плямкамі рука выпаўзае наперад, бярэ пешку на g2 і перастаўляе яе на g3.

Гадзіннік на царкве Сэн-Сюльпіс б’е восем. Другія шахматысты Люксембургскага саду даўно пайшлі на аперытыў, будка пракату гульнёвых дошак даўно зачынілася. Толькі сярод павільёна вакол двух гульцоў усё яшчэ стаіць гурт гледачоў. Вялікімі каровінамі вачыма яны глядзяць на шахматную дошку, дзе маленъкая белая пешка замацавала паразу чорнага караля. И яны ўсё яшчэ ня хочуць паверыць у гэта. Яны адводзяць свае лупатыя вочы ад гнятлівой карціны поля бою і пераводзяць іх на палкаводца, які, бледны, фанабэрлівы, прыгожы і нерухомы, сядзіць на сваім складным крэсле. Ты не прайграў, кажуць іх каровінныя позіркі, ты зараз явіш нам цуд. Ты з самага пачатку прадбачыў такую сітуацыю, ты съпецыяльна яе зладзіў. Зараз ты разгроміш праціўніка – як, мы ня ведаем, мы ж бо наогул нічога ня ведаем, мы ж толькі простыя шахматысты. А вось ты, цудадзей, можаш гэта ўчыніць, ты ўчыніш гэта. Не паглумі нашых надзеяў! Мы ў цябе верым. Ствары цуд, цудадзею, ствары яго і выйграй!

Малады чалавек сядзеў і маўчаў. Потым перакаціў вялікім пальцам цыгарэту да конchyкаў указальнага і сярэдняга пальцаў і сунуў яе ў рот. Запаліў, зацягнуўся, выпусциў дым над шахматнай дошкай. Працягнуў руку праз дым, затрымаў яе на імгненьніе над чорным каралём і пstryкнуў яго.

Гэта вельмі вульгарны і грубы жэст, калі караля куляюць на знак сваёй паразы. Гэта робіць такое ўражаньне, быццам заднім планам разбураюць усю гульню. И потым жа такі непрыемны гук, калі перакулены кароль стукаецца аб дошку. Кожнаму шахматысту гэта – як нажом па сэрцы.

Грэбліва перакулішы свайго караля пstryчкай, малады чалавек устаў і, нават позіркам не ўгонарыўшы ні свайго праціўніка, ні публіку, не разьвітаўшыся, — пайшоў.

Зъянтэжаныя, аканфужаныя стаялі гледачы на сваіх месцах і разгублены глядзелі на шахматную дошку. Праз нейкі час нехта кахекнуў, нехта шаркнуў нагой, нехта дастаў цыгарэту. — «Каторая там гадзіна? Ужо пятнаццаць на дзевятыю? Божа, так позна! Ну, пары! Бывай, Жан!» – і, съпехам прамармытаўшы нейкія там перапросіны, яны хуценька разьбегліся.

Мясцовы кумір застаўся адзін. Ён зноў паставіў перакуленага караля як сълед і пачаў зьбіраць фігуры ў скрынку – спачатку пабітых, потым пазасталых на дошцы. Робячы гэта, ён па ўласцівай яму звычцы съпярша перрабіраў у памяці асобныя ходы і пазіцыі партыі. Ён не зрабіў ніводнай

памылкі, зразумела, не. І ўсё-такі яму здавалася, што гуляў так дрэнна, як ніколі ў сваім жыцьці. Па сутнасьці яшчэ ў дэбюце ён павінен быў заматаўца суперніка. Той, хто рабіў такі нікчэмны ход накшталт таго ферзвага гамбіту, выкryваў сябе як дылетанта шахматнай гульні. Звычайна з такімі навічкамі Жан, у залежнасьці ад настрою, распраўляўся альбо мілажальна, альбо неміласэрна, але ў кожным разе хутка і не сумняваючыся ў сабе. Аднак гэтым разам нюх на яўную слабасць праціўніка пакінуў яго – альбо ж гэта ён, Жан, праста спалохаўся? Няўжо ён так баяўся ўчыніць гэтаму фанабэрыйстаму шарлатану хуткую расправу, як той таго заслугоўваў?

Не, горш за тое. Ён не хацеў дапусыць думкі, што яго праціўнік гуляе аж настолькі дрэнна. І яшчэ горш: амаль да канца двубою ён хацеў верыць, што моцна саступаў незнамаму ў сваім уменьні гуляць. Ён па сваёй добрай волі паддаўся съляпучаму звязниню саманадзейнасці, геніяльнасці і юнацкага німбу гэтага выскачкі. Таму і гуляў аж так запабегліва. І яшчэ сёе-тое: калі ўжо зусім шчыра, Жан мусіў прызнацца сабе, што ён захапляўся незнаймым гэтаксама, як і іншыя – мала таго, ён нават хацеў, каб той выйграў і найбольш эфектыўным і геніяльным чынам *нарэшце* паднёс яму, Жану, на вуку паразы, чакаць якое столькі гадоў яму ўжо абрыйдла. Жан хацеў, каб яго нарэшце вызвалілі ад цяжару быць самым моцным і выйграваць ва ўсіх, хацеў, каб зласцілівыя людцы-гледачы, гэтая зайдзросцілівая банды, атрымала сваю сатысфакцыю, каб усе супакоіліся, нарэшце...

Але потым, вядома ж, ён зноў атрымаў перамогу. І гэтая перамога была яму самай непрыемнай за ўсю яго шахматную кар'еру, бо, каб прадухіліць яе, ён цягам усёй партыі выракаўся самога сябе, прыніжаўся і складваў зброю перад самым нікчэмным халтуршчыкам у съвеце.

Ён ня быў чалавекам вялікіх маральных досьведаў, гэты Жан, тутэйшы шахматны карыфей. Але адно яму было ясна, калі ён ішоў дамоў з шахматнай дошкай падпахай і скрынкай з фігурамі ў руцэ: што насамрэч менавіта сёньня ён атрымаў паразу, паразу, якая менавіта ж таму і была такая жахлівая і канчатковая, што за яе нельга было ўзяць рэванш. Як нельга было і рэабілітавацца за яе самай бліскучай перамогай у будучым. І з гэтай прычыны ён вырашыў (а, трэба сказаць, ён ніколі дагэтуль ня быў чалавекам вялікіх рашэнняў) паставіць на шахматах крэс, раз і назаўсёды.

Наперад, як і ўсе прыстойныя пенсіянеры, ён будзе гуляць толькі ў буль – бяскрыўдную, поўную сяброўскай зычлівасці гульню, якая ставіць перад яе ўдзельнікамі менш маральных патрабаванняў.

Перакладзена з выдання:

Patric Süskind «Der Kampf». Арыг. выд.: Demon's Eye Verlags GmbH, Berlin, 1997

Арыгінал тэксту размешчаны на Internet-сторонцы <http://members.aol.com/anatar1/>